

Краязнауче краіназнаўства

Развіццё краязнаўчага руху ў 1865—1917 гг.

Лепшыя прыватныя краязнаўчыя бібліятэкі меліся ў вядомых краязнаўцаў. Зборы, прысвечаныя рэгіёнам, былі ў складзе прыватных бібліятэк памешчыкаў і прадстаўнікоў мясцовай інтэлігенцыі. Так, новабарысаўскі памешчык І. Каладзееў, апантаны збріральнік матэрыялаў аб Айчыннай вайне 1812 г., набыў многа выданняў і іншых матэрыялаў аб падзеях вайны на Барысаўшчыне і ў іншых мясцінах Беларусі.

Аўтары краязнаўчых кніг і артыкулай у розных формах падавалі бібліяграфічныя звесткі аб дакументных крывацініцах па тэмі. Асабліва распашыўся ў Беларусі бібліяграфічны спасылкі, агляды крывацініцай у прадмовах ці ў пачатку тэксту, цытаванне. Напрыклад, Е. Раманаў у «Материалах по истори-

ческой топографии Вітебскай губернії. Уезд Велижский» падаў грунтоўны бібліяграфічны разгляд тэмамі прадмове, Г. Аношка ў «Кратком физико-географическом очерке Гродненской губернии» (1893) у пачатку нарыса на падставе бібліяграфічных дадзеных асвятліў стан вывучэння пытання.

У другой палове XIX ст. павялічыўся выпуск краязнаўчых бібліяграфічных матэрыялаў, прысвечаных невялікім тэрыторыям у этнічных межах Беларусі. Такія матэрыялы рыхтавалі прадстаўнікі мясцовай патрыятычнай настроенай інтэлігенцыі, якія вывучаюць родны край, збиралі гістарычныя, археалагічныя, этнаграфічныя звесткі, цікавіліся прыродай і іншымі пытаннямі.

Прыкметны ўклад у збіранне краязнаўчых бібліяграфічных матэрыялаў, якія стваралі-

ся на заказ ці ў працэсе выканання пэўнай задачы, унеслі рускія вучоныя і бібліёграфы. Найбуйнейшая рэтраспектыўная паказальнікі належала ім. У 1880-я гг. былі апублікованыя два значныя рэтраспектыўныя паказальнікі рускіх бібліёграфаў: П. Чарнеўская «Паказальнік матэрыялаў для вывучэння Паўночна-Захадняга краю (Ковенская, Віленская і Гродзенская губерні) у археалагічна-этнаграфічных адносінах» і З. Пенкіна «Палессе». Член Ковенскага губернскага статыстычнага камітэта П. Чарнеўскі апублікаваў свой паказальнік у «Памятной книжке Ковенской губернии 1882 года». У раздзелы, прысвяченыя археалогіі і этнаграфіі, уключаная літаратура на рускай і замежных мовах, дзе якасна выкананыя бібліяграфічныя апісанні і анататыцы.

Бібліяграфічныя паказальнікі «Палессе» З. Пенкіна падрыхтавала на заказ будаўнікі Палескай чыгункі. У ім адлюстраваная літаратура аб Мінскай, Гродзенскай і Магілёўскай губернях, геаграфічныя межы якіх ахоплівалі ў той час і землі сучаснай Гомельшчыны і Брэстчыны. Паказальнік выкананы на высокім метадычным узроўні. Ахопленыя многія галіны краязнаўства: гісторыя, геаграфія, статыстыка, эканоміка і інш. Выдзеленыя з буйных раздзелаў: звесткі пра Па-

лессе, з літаратуры аб Расіі, Паўночна-Заходнім і Паўднёва-Захаднім краях; з літаратуры, прысвечанай непасрэдна Палессу; звесткі, выяўленыя ў мясцовым друку палескіх губерняў. Шырока прыменена анатаванне, указаныя крытычныя матэрыялы.

У «Працах Віленскага аддзялення Маскоўскага папярэдняга камітэта па арганізацыі ў Вільні IX археалагічнага з'езда» трэці раздзел быў прысвячаны «Матэрыялам для бібліяграфічнага паказальніка твораў, што адносяцца да Захадняй Расіі». Тут былі надрукаваныя з бібліяграфічных дапаможнікі па пытаннях вывучэння беларускага краю. Гэта бібліяграфічны нарыс Я. Карскага «К вопросу о разработке старого западнорусского наречия», паказальнік па археалогіі Мінскай губерні А. Смародскага і паказальнік па археалогіі Заходняй Расіі (ананімы). У паказальніку А. Смародскага ўлічаная літаратура на рускай і польскай мовах, якая выйшла па тэмі ў XIX ст. Спачатку размешчаныя бібліяграфічныя апісанні, прысвяченыя археалогіі Мінскай губерні ў цэлым, затым — па гарадах і паветах губерні.

Павялічыўся інтэрэс і да бібліяграфавання новай літаратуры, прысвячанай Паўночна-Захадніму краю. Такія матэрыялы друкаваліся ў боль-

шасці перыядычных выданняў і зборнікаў. Напрыклад, у бібліяграфічным раздзеле «Записок Северо-Западнога отдела Русскага географіческага товарищества» (1910–1913) адлюстроўвалася літаратура пра Беларусь за адзін-два гады. Гэта быў адзін з першых на Беларусі часопісаў, дзе для бібліяграфічнай характарыстыкі выданняў прымяняліся разгорнутыя анататыі, рэфэраты і рэцэнзіі. На пасяджэннях Паўночна-Заходняга аддзела РГГ ставілася пытанне аб падрыхтоўцы краязнаўчых бібліяграфічных дапаможнікаў. Але ў гэтым выданні – органе грамадской арганізацыі, якая была пад кантролем цэнтральнай і мясцовай адміністрацыі, яскрава праявіліся ідэалагічныя ацэнкі твораў з пазіцыяў заходнерусізма. Напрыклад, мову старажытных беларускіх помнікаў пісьменства называлі заходнерускай (дыялект), адмаўлялі беларусам у праве на самастойную тэрыторыю.

Некаторыя краязнаўчыя бібліяграфічныя матэрыялы таго перыяду захавалі крыніцазнаўчае значэнне да нашага часу.

Валянціна САІТАВА

(Працяг будзе)